

Ламаная дах: фота дамоў з цікавым дызайнам

Змест

- Двухсільным ламаная дах
- Мансардны дах
- Чатырохсільныя даху
- Сучасныя даху
- Даху з Ондулина
- Вынік



Практычная па канструкцыі і салідная па дызайне ламаная дах ідэальна гармануе з архітэктурай прыватных дамоў любым стылі: класічным, сучасным, правінцыйным. Для падобных дахаў выдатна падыходзіць чарапіца Ондувилла, якая за кошт сваёй модульнасці вельмі лёгка мантаваецца на падобныя канструкцыі.

На фота ніжэй - самыя цікавыя рашэнні для традыцыйных і ультрасучасных дахаў ламанай формы.

Двухсільным ламаная дах



Асноўная перавага ламанай даху-гэта магчымасць рацыянальнага выкарыстання подкровельнага прасторы загараднага дома. Пры гэтым дах ламанага тыпу больш практычны, чым традыцыйны двухсільны, так як у мансарда атрымліваецца прасторней за кошт двух пахілаў, размешчаных амаль што вертыкальна.

Мансардны дах



Катэдж з ламанай дахам і фасадамі з профнасціл бэжавага адцення глядзіцца вельмі сучасна, нягледзячы на традыцыйнасць архітэктурных формаў. Асабліва эфектная прызматычная арка, якая атачае прастору балкона на мансардзе.

Слыхавыя вокны на мансардзе пад ламанай дахам - не адзіная крыніца натуральнага святла, які паступае ва ўнутраныя памяшканні. Прыбудаваўшы да мансардзе тэрасу, вы не толькі зробіце інтэр'ер святлей, але і атрымаеце дадатковую зону для адпачынку. Такі прасторны балкон будзе таксама гуляць ролю падстрэшка над ганкам, як у праекце дома на фота.



Чатырохсхільныя даху



Ламанай можа быць не толькі двухсхільны, але і чатырохсхільным вальмавым дахам, як на фота гэтага правінцыйнага хаткі у французскай глыбінцы.



Масіўная вальмавым дахам ломанай канструкцыі выглядае вельмі грунтоўна.

Сучасныя даху



На фота-нетрывіяльны варыянт дызайну прыватнага катэджа, каркас якога сабраны з металічнага профілю, дах мае ламаную канфігурацыю, а франтон абабіты стракатай драўнінай.



Геаметрычныя формы, масіўная вальмавым дах з множнымі заломамі, цёмная аздабленне з аднаго матэрыялу як для фасадаў, так і для даху-характэрныя рысы дызайну сучасных катэджаў у скандынаўскім стылі.



На фота-прыватны дом з абсалютна нестандартнай ламанай дахам ў выглядзе камбінацыі шматгранных аб'ёмаў і квадратнымі вокнамі рознага памеру на мансардзе.



Незвычайны варыянт даху ў авангардным стылі: дах гэтага сучаснага катэджа, пабудаванага з пеноблоков, уяўляе сабой як бы палюўку традыцыйнай ламанай канструкцыі.



Даху з Ондулина



Дах з чырвонага Ондулина гарманічна дапаўняе архітэктuru прыватных цагляных дамоў. Светла-карычневыя тоны цагля прыемна спалучаюцца з усімі адценнямі чырвонага і арганічна ўліваюцца ў навакольны ландшафт.



Камбінацыя вагонкі на фасадах і дахавага пакрыцця з Ондулина-адзін з самых эканамічна выгадных варыянтаў аздаблення прыватнага дома. Гэты матэрыял не шуміць у дождж, не награвяецца, не кандэнсуецца, не іржавее, не крышыцца і не працякае. Спраўды камфортны дах з гарантыяй ад працёкаў на 15 гадоў.

Рыфлёная паверхню сцен у нейкай меры пераклікаецца з хвалепадобным профілем Ондулина - і гэта надае цэльнасць экстэр'еру будынка, нягледзячы на выражаны каляровай кантраст паміж тэракотава-чырвоным дахавым насцілам і белай сценавы ашалёўкай. Такая грунтоўная ламаная дах, колер якой нашмат цямней фасаднай аздаблення, дадае самавітасці антуражу дома.

Прастата мантажу ламанай даху з Ондулина дазваляе рэалізаваць досыць складаныя канструкцыі, адну з якіх вы бачыце на фота. Тут дах мае не толькі два пахілу з невялікім заломам, яна таксама забяспечаная дадатковымі, больш спадзістымі пахіламі, якія дапамагаюць адводзіць багатыя ападкамі без лавінападобнага сходу. Акрамя канструктыўнай практычнасці, дах з карычневага Ондулина на фота эфектна адцяняе пясочна-жоўтыя фасады дома.

Вынік

Ламаны дах - гэта не проста спосаб зрабіць мансарду прасторней, а яшчэ і магчымасць надаць дому характар. Такія дахі глядзяцца самавіта і незвычайна, няхай гэта будзе акуратная дачная хата ці сучасная загарадная катэдж. Плыўныя заломы, цікавая геаметрыя, утульныя мансардныя вокны - усё гэта робіць ламаны дах асабліва прывабнай.

Каб такі дах быў не толькі прыгожым, але і надзейным, важна абраць падыходны матэрыял. Андулін тут - сапраўдны памочнік. Лёгка, зручны ў працы, ён добра кладзецца нават на складаныя канструкцыі. А яшчэ прыемна, што ён не шуміць пад дажджом, не іржавее і не трэскаецца з часам. Мантаж займае менш чакай, чым у шматлікіх іншых пакрыццях і вынік цешыць вока.

Андулін не спрачаецца з дызайнам - наадварот, падкрэслівае яго. Чырвоны, карычневы, зялёны - лёгка падабраць адценне пад цэглу, дрэва або светлую тынкоўку. А значыць, ламаны дах з пакрыццём з Андуліна будзе выглядаць гарманічна, як быццам яе намалявалі спецыяльна для вашага дома.